

идеи, оказавшие влияние на обширный круг последующих течений, таких разных, казалось бы, как абстрактный экспрессионизм, ар-брют, перформанс, неодадаизм, поп-арт, концептуализм и магический реализм.

Представителями направления, художниками разных стран, создано огромное количество понастоящему высокохудожественных произведений. Это полотна таких авторов как М. Эрнст, И. Танги, Р. Магритт, Х. Миро, С. Дали, а также различные по природе и методу произведения многих других художников. Однако наследие сюрреализма – это не только конкретные образцы творчества, но и идеи, породившие их, традиции, сложившиеся в результате творческих экспериментов А. Бретона, Ф. Супо, П. Элюара и других. Философские идеи экзистенциализма, Ф. Ницше, А. Бергсона, З. Фрейда, К. Г. Юнга, Х. Ортеги-и-Гассета, М. Бахтина, которые явились идеальными основами для сюрреализма, и сегодня остаются популярными в творческой среде.

Таким образом, будучи вершиной авангардного искусства, сюрреализм завершил развитие проекта модернизма в XX веке. В начале нового тысячелетия визуальные коды и идеи сюрреализма становятся частью проекта постмодернизма, сделав его одним из соединительных звеньев в системе текстуальных антиномий модернизма и постмодернизма.

### Литература

1. Андреев Л.Г. Сюрреализм. – М., – 1972, – С. 7.
2. Мосин И.Г. Сюрреализм / Иллюстрированная энциклопедия. – СПб.: Кристалл, – 2005. – С. 252.

©ПГУ

## СЕЛЬСКІЯ ПАХАВАННІ ЯЎРЭЙСКАГА НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ XIX – ПАЧАТАКУ XX стст.

**К. А. ТАЛЯРОНАК, д. у. дук**

The article is devoted to the rural Jewish cemeteries of XIX – the beginning of XX on the territory of Belarus. The issue describes the main features of cemetery arrangement. Special attention is paid to the form and design of Jewish rural grave stones

Ключавыя слова: могілкі, надмагілле, дэкор, эпітафія

Гісторыя яўрэйскіх могілак на Беларусі налічвае некалькі стагоддзяў. Па сведчанні гісторыка і этнографа І. Ярашэвіча, у Лідскім павеце на яўрэйскіх могілках у XVIII стагоддзі быў знайдзены надмагільны камень, на якім значыўся надпіс 1170 г. [12, с. 16].

Мэтай працы стала даць усебаковую характеристыку сельскім яўрэйскім пахаванням XIX – пачатку XX стст. на Беларусі. Прадмет даследвання – сельскія пахаванні яўрэйскага насельніцтва XIX – пачатку XX стст. на Беларусі.

Апынуўшыся ў іншым этнічным асяродку краін Еўропы, яўрэі былі вымушаны стварыць свае ўласныя могілкі, часам у абмежаваных умовах. Так ці інакш, яны адразу вылучыліся сваёй спецыфічнасцю, сваім непадабенствам на могілкі праваслаўных і каталікоў [24, с. 140].

Яўрэйскія могілкі вылучаліся радамі каменных пліт са спецыфічнымі надпісамі арабскай каліграфіі. Сельскія яўрэйскія могілкі – гэта амаль заўсёды аднастайныя рады надмагільных камянёў, абчэсаных з аднаго боку, на лысым пагорку сярод дзірвану.

Надмагільныя яўрэйскія помнікі – гэта своеасаблівая мемарыяльная збудаванні, якія фарміравалі простору памяці і згоды з прашчурамі. Яўрэйскія надмагіллі, як і сінагогі, адлюстроўваюць шматлікія старажытныя рысы яўрэйскай анталогіі. У просторы існавання яўрэйскіх абшчын могілкам адводзілася вызначанае месца. Згодна яўрэйскага (маецца на ўвазе рэлігійнага іўдзейскага) светапогляду гэта месца адыходзіла сваімі каранямі да народаў Бліжняга Усходу, да іх прадстаўленняў аб Міры жывых і Міры мертвых. Такі дуалізм цэласнасці просторы быў калісці характэрны рысай старажытнай егіпецкай культуры. Помнік над пахаваннем уяўляў сабой не толькі прадмет вылучэння месца вечнага пакою чалавека, але і камень, які злучаў жывых і памершых памяцю і неабходнасцю наведваць гэта сакральнае месца [24, с. 140].

Распаўсюджанне рэфармацыйных ідэй у канцы XIX і XX стагоддзях парушае ідэю роўнасці людзей перед смерцю. На яўрэйскіх могілках пачынаюць з'яўляцца індывидуальныя пахаванні, якія займаюць значную плошчу, з абеліскамі, скульптурнымі кампазіцыямі. З'яўляюцца фамільныя склепы. Збудаванне фамільных склепаў было характэрнай з'явай у найбольш буйных гарадах і мястэчках Беларусі. Аднак тут нельга не ўзгадаць яўрэйскія могілкі ў вёсцы Пліса Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. Тут быў выяўлены склеп, які быў узвядзены ў пачатку XX стагоддзя. Гэта сямейны склеп купца 2-гільды. Даўжыня складае 10 метраў, вышыня 1,2 метры, зроблены з бетону.

У пачатку XX стагоддзя з'яўляецца зусім нехарактэрны для яўрэйскіх пахаванняў элемент: металічная агароджа.

Сельскія яўрэйскія надмагільныя помнікі XIX – першай паловы XX стст. – гэта каштоўныя помнікі выяўленчага мастацтва, так як уяўляюць сабой цікавыя ўзоры разнога каменю. Мастацтва разнога каменю ў зоне распаўсюджання яўрэйскай дыяспary (могілкі Заходнія Украіны, Беларусі, Малдовы, Польшы) дасягнула ў XVIII–XIX стагоддзях высокага ўзроўня маляўнічасці [6, с. 5]. Сярод выяў на сельскіх яўрэйскіх надмагіллях часцэ за ўсё сустракаецца раслінны арнамент і выявы культаўных яўрэйскіх сімвалаў (Менора і зорка Давіда).

Традыцына кожнае яўрэйскае надмагілле мела свій надмагільны надпіс – эпітафію. Яўрэйскія эпітафіі XIX – пачатку XX стст. мелі вызначаную структуру. Кожная эпітафія звычайна утрымлівала чатыры элементы: уступную формулу, імя, гады жыцця і заключочную формулу [28, с. 2].

На падставе матэрыялаў з 10 комплексаў яўрэйскіх пахаванняў Віцебскай і Мінскай вобласцяў былі вылучаныя характэрныя рысы размяшчэння сельскіх яўрэйскіх пахаванняў, іх арнаментыкі і эпітафічнай структуры. Можна зрабіць вывад, што яўрэйскія могілкі XIX – пачатку XX на Беларусі прадстаўляюць сабой асаблівы феномен сучаснай рэчаіснасці.

### Літаратура

1. Гоберман Д. Мотивы еврейского искусства в рисунках Давида Гобермана / Вступ. ст. Д. Гобермана. – СПб.: ЭЗРО, 1996. – 75 с.
2. Живописная Россия: Отечество наше в его зем., ист., плем., экон. и быт. значения: Литов. и Белорус. Полесье: Репринт. Воспроизведение изд 1882 г. – Мин.: БелЭн, 1993. – 550 с.: ил.
3. Локотко А.И. Архитектура европейских синагог / А.И. Локотко. – Мин.: Ураджай, 2002. – 156 с.: ил.
4. Носоновский М.И. Эпитафии еврейских надгробий Украины. – Препр. – М.: ОЕН, 1998 – 13 с.

©БГАМ

## ГАРМОНИЧЕСКИЙ ЯЗЫК КОНЦЕРТА ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ № 3 «AVE MARIA» А. КАРАМАНОВА: К ПРОБЛЕМЕ ТРАДИЦИЙ И НОВАТОРСТВА

Ю. В. ТАРАНУХА, Е. В. ЛИСОВА

The article examines the main problems of the individual composer's style A. Karamanov determined by the constant foundation of his harmonic thinking on the example of a concert for piano and orchestra № 3 "Ave Maria". Innovative aspirations of the composer considered taking into account the historical and stylistic parallels and the leading art movements in twentieth century music

Ключевые слова: гармония, «поглощение минора», «супертональность»

В произведения А. Караманова, написанных после 1965 г., основой звуковысотной организации становится «поглощение минора» – явление, которое Ю. Холопов определяет как «диссонантную тональность смешанно-ладового (полиладового) типа, не сводимую к мажору или к минору» [1, с. 65]. Исследователь подчеркивает, что «по существу это неоромантизм гармонии и тональности»[2, с. 82].

В фортепианном концерте № 3 А. Караманова (1968) сформировался индивидуальный тип расширенной тональности с 11-ступенным звукорядом, в котором сосуществуют мажорный и минорный варианты III ступени, и с центральным элементом в виде Т<sub>9</sub> с двумя вариантами терции. Подобные явления в целом характерны для музыки XX века (С. Прокофьев, И. Стравинский, А. Шнитке), однако приоритет А. Караманова заключается в одновременном использовании ступеней лада по вертикали.

Одним из прообразов идеи «поглощения минора» может служить обиходный звукоряд, а также «продленный обиходный звукоряд», в котором III мажорная и минорная ступени лада являются равноправными. Однако «лад Караманова» не мог не возникнуть без влияния хроматической тональности – одной из ведущих звуковысотных систем в современной музыке, в которой, по мнению Л. Дьячковой, «происходит стирание граней между мажором и минором (при этом остается возможность их оппозиции на разных уровнях целого – от двутерцового в тонике до ладового противопоставления разделов формы» [3, с. 47]. В процессе драматургического развития в сочинении минор перерождается в мажор, что композитор воспринимает как символ новой жизни во Христе. Источником идеи объединения мажорных и минорных красок в музыке А. Караманова мог стать и характерный для джазовой музыки блюзовый лад.

Одной из определяющих черт гармонического языка А. Караманова является «супертональность» – явление, возникающее в результате наложения со смещением интонационно-гармонических построений. Образование новой аккордики путем вертикализации лада является логическим продолжением идеи «синтетаккорда» Н. Рославца, «Прометеева аккорда» А. Скрябина (последний Н. Гуляницкая определяет как пример «аккорда-лада» [4, с. 28]).

Большую роль при организации драматургии концерта играет симбиотическая полистилистика (родство с темами С. Рахманинова, И. С. Баха, П. Чайковского, А. Скрябина), эстетика медитативности.